

## План работы бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на студзень 2022 г.

*Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:*

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*

### **Мастоўская раённая бібліятэка**

- “Паслухай кнігу!” (работа з Мастоўскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускага таварыства інвалідаў па зроку”) – відэаагляд аўдыякніг, 12.01

- “Верш за вершам” (раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 20.01

- “Дела и люди нашего края” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”) – бібліяграфічны агляд, 28.01

### **Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача**

- “Будь на волне – читай!” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – феерверк дзіцячых кніг, 16.01

- “Алан Милн и все, все, все...” (да 140-годдзя з дня нараджэння А.Мілна) – анлайн вандроўка, 18.01

### **філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Нараджэнне Хрыстова” – калядная гасцеўня, 05.01

- “Дзякуй весела казаць” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гульнёвая праграма, 12.01

- “Бацька Нёман” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”) – анлайн-падарожжа, 26.01

### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “Літаратурныя сцяжынкi роднага краю” (да 70-годдзя з дня нараджэння М.П.Іваноўскага, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-віншаванне, 09.01

- “Спасибо – так звучит добро!” – урок ветлівасці, 14.01

- “Цвітуць сады на Беларусі...” (Да 80-годдзя з дня нараджэння Веры Вярбы, раённы інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 14.01

- “Что каждый должен знать о Холокосте” (да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакосту) – тэматычны урок, 27.01

**філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “Не жадае Старый год уходить за поворот” (аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – пасяджэнне, 13.01

**філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “Пісьменнік і час” (да 75-годдзя з дня нараджэння Г.Марчука) – агляд творчасці, 09.01

- “Праваслаўе і сучасны сусвет” – праваслаўная гадзіна, 15.01

**філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Рождественские встречи” – сустрэча, 10.01

- “Мы встретим вместе Старый Новый год” (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 14.01

**філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Зазірнём у сямейны альбом” (аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”) – вечар успамін, 30.01

**філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “Зіма-чараўніца” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 15.01

- “Нас слова Купалы і Коласа кліча” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 16.01

- “Прекрасное рождает добро” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь ВУ) – паэтычная гасцёўня, 22.01

**філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- Я.Колас “Зіма” (раённы інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 14.01

**філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Цудоўны свет беларускіх народных казак” – гульня-віктарына, 05.01

- “От Рождества до Крещения” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – вечар адпачынку, 09.01

- “Холокост: память и предупреждение...” – гадзіна памяці, 28.01

**філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”**

- “Крещенье праздную Господне” (аматарская аб’яднанне “Карані”) – гадзіна народных традыцый, 19.01

- “Курэнне, альбо здароўе?” – урок, 27.01

**філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Духоўная літаратура для дзяцей” (аматарская аб’яднанне “Чамучкі”) – агляд, 09.01

- “Волшебница-зима” – анлайн-чытанні, 17.01

**філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Талант роднага краю” (раённы анлайн-праект “Пазнай свой край!”), да 70-годдзя з дня нараджэння М.Іваноўскага) – літаратурны партрэт, 09.01

- “От Рождества до Крещения” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – гадзіна духоўнасці, 14.01

**філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Когда душа молода” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – літаратурна-музычны вечар, 23.01

**філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Мы танцуем и поём и всех в гости к нам зовём” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – конкурсна-гульнёвая праграма, 09.01

- “Поздравляем с Рождеством, настоящим волшебством” (раённы інтэрнт-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў анлайн, 09.01

- “Стары год стукае ў дзверы” (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – пасяджэнне, 15.01

- “Нас без сомнения ждут приключения” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – гульнёвая праграма, 23.01

- “Гісторыя маёй вескі ў фотаздымках” – фотамарафон, 30.01

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах